

## **Маім бацькам**

Ці ж дакараць мне вас, бацькі,  
За тое змрочнае краіны!..  
Вам пэўна выпаў лёс такі:  
З капейкі жыць, гнуць марна спіны.

Не дакараю, не магу;  
Ну хто бяскрыўдных дакарае...  
Ішлі з усімі вы ў нагу —  
Рукой падаць было да рэя.

Не знеслаўляю вас, бацькі,  
Бо іншыя тады грывелі...  
Вы ж мелі толькі гузакі,  
І мала радасці вы мелі.

І ўсё ж не страцілі давер —  
Хоць шлях жыццёвы быў няўдалы:  
У вашых сэрцах і цяпер  
Жывуць святыя ідэалы.

## **Кабінетны бог**

Як толькі пераступіш ты парог,  
Убачыш — за сталом  
Сапраўдны бог!  
Хутчэй спыніся  
І ісці не смей:  
Ты перад ім — нікчэмнасць,  
Ты — пігмей!

Цяжкі ў яго, пагардлівы пагляд:  
Не рад твайму прыходу,  
Ой, не рад!  
І моршчыцца, бы п'е прагорклы квас...  
З якіх ён?  
З тых, хто перажыў свой час.

## **Ахвярам 37-га**

Ніколі не ведала, людзі, ніколі,  
Што іх забівалі і ў лесе, і ў полі —  
Звычайных рабочых і камандзіраў,  
Бяскрыўдных, сумленных  
Народных куміраў...

За што забівалі?  
За што — невядома:

Далёка ад дому  
І блізка ад дому...

О як мне балюча,  
Пакутліва горка:  
Ні зоркі ж, ні крыжка  
На ціхіх пагорках.

## **Дзякуй**

Пакуль вы побач,  
Не паснулі,  
Пакуль струменяць  
Ласку вочы,  
Вялікі дзякуй  
Вам, бабулі,  
За светлы  
Подзвіг ваш жаночы!

## **Вечар**

На зямлю кладуцца цені...  
Дагарае дзень асенні.

Зноў бязлюдна на дарозе.  
Сонца свеціць у знямозе.

Хаты жоўтыя, як з воску,  
Дрэмле стомленая вёска.

Толькі неба ружавее,  
Там — ружовая завяя.

Шэпчаць вусны: «Золатка...»  
Ой, як добра, соладка!  
Што ж мне яшчэ трэба?  
Толькі зоркі неба,  
Толькі ціша ночы,  
Толькі твае вочы!..

Цёплыя ветры падзьмулі,  
Зніклі зімовыя сны,  
Неба, як вочы матулі,  
Ззяе у промнях вясны.

Дорыць яно мне надзею —  
Збудуцца мары мае.  
Сэрцам я зноў маладзёю,  
Сэрца, як птушка, пяе!